

ІНФАРМАЦЫЯ

аб выніках рэалізацыі дзяржаўных праграм (падпраграм) у 2018 годзе

Рэалізацыя 20 дзяржаўных праграм, уключаных у зацверджаны пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 23 лютага 2016 г. № 148 пералік¹, спрыяе дасягненню Рэспублікай Беларусь **Мэтаў устойлівага развіцця**, абвешчаных у рэзалюцыі Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый ад 25 верасня 2015 года № 70/1 «Пераўтварэнне нашага свету: парадак дня ў галіне ўстойлівага развіцця на перыяд да 2030 года».



Даведка.

У ліку такіх мэтаў у першую чаргу:

забеспячэнне харчовай бяспекі і паляпшэнне харчавання і садзейнічанне ўстойліваму развіццю сельскай гаспадаркі;

забеспячэнне здаровага ладу жыцця і садзейнічанне дабрабыту для ўсіх у любым узросце;

забеспячэнне ўсёахопнай і справядлівай якаснай адукацыі і заахвочванне магчымасці навучання на працягу ўсяго жыцця для ўсіх;

забеспячэнне наяўнасці і рацыянальнага выкарыстання водных рэсурсаў і санітарыі для ўсіх;

садзейнічанне паступальнаму, усёахопнаму і ўстойліваму эканамічнаму росту, поўнай і прадукцыйнай занятасці і годнай працы для ўсіх.

Аналіз справаздач аб рэалізацыі дзяржаўных праграм (падпраграм) за тры гады пяцігоддзя сведчыць, што **выкананне іх мерапрыемстваў дазваляе забяспечыць выхад на рашэнне задач, прадугледжаных Праграмай сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2016 – 2020 гады.** У тым ліку:

у галіне будаўніцтва:

павялічана забяспечанасць насельніцтва жыллем у разліку на аднаго жыхара па выніках 2018 г. да 27,3 кв. м (задача да 2020 г. – 27,3 кв. м);

уведзена ў эксплуатацыю 12 044,3 тыс. кв. м жылля (у тым ліку ў 2018 г. – 3 966,1 тыс. кв. м жылля), з іх з дзяржаўнай падтрымкай – каля 2 578,5 тыс. кв. м (у 2018 г. – 999,3 тыс. кв. м);

сярэдні кошт аднаго квадратнага метра агульнай плошчы жылля, пабудаванага з дзяржаўнай падтрымкай (без уліку індывідуальных забудоўшчыкаў), склаў 842 рублі. Гэта дазволіла зблізіць суадносіны сярэднямесячнай зароботнай платы і кошту аднаго квадратнага метра (план – не перавышаць 923,16 руб.);

¹ Па Дзяржаўнай праграме іннавацыйнага развіцця Рэспублікі Беларусь прадугледжаны асобны парадак маніторынгу. Дзяржаўная праграма «Упраўленне дзяржаўнымі фінансамі і рэгуляванне фінансавага рынку» ў 2018 годзе не рэалізоўвалася.

забяспечаны рост долі індывідуальнага жыллёвага будаўніцтва ў агульным аб'ёме жыллёвага будаўніцтва да 43,5 працэнта (Праграмай – 2020 прадугледжана дасягненне 40-працэнтнага значэння да 2020 г.);

у галіне інфарматызацыі:

уведзена ў эксплуатацыю 19,9 тыс. км валаконна-аптычных ліній сувязі (з іх у 2018 г. – 6,46 тыс. км), што дазволіла за тры гады падключыць 2,2 млн. абанентаў да сучасных паслуг сувязі і сэрвісаў на высокіх хуткасцях (за пяцігоддзе запланавана пабудаваць 10 тыс. км валаконна-аптычных ліній сувязі);

забяспечаны доступ да глабальнай сеткі інтэрнэт 78,3 працэнта дамашніх гаспадарак (план да 2020 г. – 82 працэнты);

працягвалася маштабнае распаўсюджванне па тэрыторыі краіны сотавай сувязі чацвёртага пакалення па тэхналогіі LTE (4G), пачалася праца з пілотнымі зонамі сетак сотавай сувязі пятага пакалення (5G);

падключана да сістэмы «Разумны дом» 42,5 тыс. абанентаў (з іх у 2018 г. – 27,2 тыс. абанентаў);

падключана да пілотнай зоны функцыянавання сістэмы абарачэння электронных рэцэптаў 470 устаноў аховы здароўя, 1 786 дзяржаўных і 594 камерцыйных аптэкі (у 2017 г. – 187 арганізацый);

у галіне аховы навакольнага асяроддзя і ўстойлівага выкарыстання прыродных рэсурсаў:

скараціўся аб'ём выкідаў парніковых газаў (да 91,4 млн. тон) і забруджвальных рэчываў у атмасфернае паветра ад стацыянарных і мабільных крыніц (да 1 238 тыс. тон);

у галіне жыллёва-камунальнай, дарожнай гаспадаркі і транспарту:

зніжаны выдаткі на аказанне жыллёва-камунальных паслуг насельніцтву ў сярэднім на 6,0 працэнтаў (пры плане 5,0 працэнтаў);

забяспечаны ўвод 7 257,5 тыс. кв. м агульнай плошчы жылых дамоў пасля капітальнага рамонт (у 2018 г. – 2 245,7 тыс. кв. м), а таксама замена і мадэрнізацыя ў жылых дамах 3 748 ліфтоў (2 678 адзінак у 2018 г.);

праведзена рэканструкцыя па параметрах I катэгорыі 35,2 км аўтамабільнай дарогі М-6 Мінск – Гродна – мяжа Рэспублікі Польшча (Брузгі), км 57 – км 211;

завершана будаўніцтва другой узлётна-пасадачнай паласы ў Нацыянальным аэрапорце Мінск;

завершана першая чарга інвестыцыйнага праекта па рэканструкцыі аэрадрома Орша – капітальны рамонт штучнай узлётна-пасадачнай паласы з патрульнай дарогай і агароджамі;

працягласць аўтамабільных дарог з павышаным хуткасным рэжымам па выніках года склала 1 430,02 км (да 2020 г. плануецца 1 587 км);

у сферы занятасці, сацыяльнай абароны насельніцтва і аховы здароўя:

утрымана на ўзроўні, ніжэйшым за запланаваны, афіцыйна зарэгістраванае беспрацоўе (на 1 студзеня 2019 г. – 0,3 працэнта пры парогавым значэнні 1 працэнт ад колькасці працоўнай сілы);

аказана садзейнічанне ў арганізацыі прадпрымальніцкай, рамеснай дзейнасці, а таксама дзейнасці па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму з аказаннем фінансавай падтрымкі шляхам прадастаўлення субсідый каля 5,4 тыс. беспрацоўным (у тым ліку ў 2018 г. – 1 716 чал.);

у мэтах стымулявання працоўнай мабільнасці грамадзян аказана садзейнічанне ў перасяленні на новае месца жыхарства і працы 436 сем'ям беспрацоўных (з іх у 2018 г. – 149 сем'ям);

аказаныя сацыяльныя паслугі ў рамках дзяржаўнага сацыяльнага заказу больш за 6,8 тыс. грамадзянам (у 2018 г. – 2 830 чал.), дадатковая сацыяльная падтрымка – больш за 36,8 тыс. ветэранам, пажылым грамадзянам і інвалідам (у 2018 г. – больш за 11 тыс.);

зніжаны паказчыкі смяротнасці немаўлят і дзіцячай смяротнасці (каэфіцыент смяротнасці немаўлят у 2018 г. склаў 2,5 праміле супраць 3,2 у 2017 г.; дзіцячая смяротнасць знізілася да 28,6 прасантыміле супраць 34,4 у 2017 г.);

павялічана доля ўрачоў, якія працуюць па прынцыпе «ўрач агульнай практыкі», у агульнай колькасці ўрачоў сістэмы аказання першаснай медыцынскай дапамогі, да 60,8 працэнта (да 2021 г. запланаваны 100-працэнтны пераход);

у галіне адукацыі:

уведзена ў эксплуатацыю 39 устаноў дашкольнай адукацыі (з іх у 2018 г. – 14) на 7 890 месцаў, што ў комплексе з іншымі прынятымі мерамі дазволіла стварыць дадатковыя месцы ў дзіцячых садках (у 2018 г. – каля 8,2 тыс.) і забяспечыць ахоп дзяцей ад 3 да 6 гадоў устаноў дашкольнай адукацыі на ўзроўні 96,5 працэнта;

павялічылася колькасць забяспечаных першым працоўным месцам выпускнікоў устаноў адукацыі, на якіх распаўсюджваецца размеркаванне (накіраванне на працу). У 2018 г. з гэтай катэгорыі накіравана на работу ў арганізацыі: з вышэйшай адукацыяй – 99,9 працэнта ад агульнага выпуску (у 2017 і 2016 гг. – 98,9 і 95,8 працэнта адпаведна); з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй – 99,4 працэнта (у папярэднія гады – 98,9 і 95,6 працэнта); з прафесійна-тэхнічнай адукацыяй – 99,8 працэнта (раней – 99,4 і 97 працэнтаў);

падрыхтавана для навукаёмістых, высокатэхналагічных вытворчасцей 47,1 тыс. рабочых з павышаным узроўнем кваліфікацыі (4-ы разрад і вышэй), у тым ліку ў 2018 г. – 16,2 тыс., што склала 56 працэнтаў ад агульнага выпуску, у 2017 і 2016 гг. – 16,2 тыс. і 14,7 тыс. адпаведна, або 47,1 і 53,2 працэнта ад агульнага выпуску;

у сферы культуры, фізічнай культуры і спорту, развіцця турызму:

павялічана доля адрэстаўраваных і маючых адпаведнае функцыянальнае выкарыстанне помнікаў архітэктуры, уключаных у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь (з 15 працэнтаў у 2015 г. да 25,4 працэнта ў 2018 г.);

пашыраны доступ да культурных выгод розных катэгорый насельніцтва, пра што сведчыць павелічэнне колькасці наведванняў арганізацый культуры (у 2018 г. прырост да ўзроўню 2015 г. склаў 4,9 працэнта пры плане 3 працэнты);

вырасла колькасць асоб, якія займаюцца фізічнай культурай і спортам, да 24,4 працэнта (да 2020 г. прагназуецца ахоп 25 працэнтаў насельніцтва заняткамі фізкультурай і спортам);

дасягнута 18 месца Рэспублікі Беларусь у спартыўным рэйтынгі краін па алімпійскіх дысцыплінах. Гэтаму спрыялі вынікі выступленняў беларускіх спартсменаў на чэмпіянатах, Кубках, першынствах свету і Еўропы;

вырас да 230,5 млн. долараў ЗША экспарт турыстычных паслуг (на 28,6 млн. долараў ЗША больш, чым у 2017 г.); за тры гады ўклад турызму ў экспарт паслуг склаў 593 млн. долараў ЗША;

павялічылася колькасць замежных грамадзян, якія наведалі Рэспубліку Беларусь (у 2018 г. – 4 792 тысяч, што на 10,7 працэнта больш, чым у 2017 г.), а таксама колькасць турыстаў і экскурсантаў, адпраўленых па маршрутах па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (на 3,2 працэнта больш у параўнанні з 2017 г. – амаль 1 008 тысяч турыстаў і экскурсантаў).

Разам з тым **у сельскай гаспадарцы** адзначаецца запаволенне дынамікі развіцця:

рэнтабельнасць продажу ў сельскагаспадарчых арганізацыях знізілася з 6,5 працэнта ў 2017 г. на 1,9 працэнтных пункта (4,6 працэнта ў 2018 г.);

экспарт сельскагаспадарчай прадукцыі і прадуктаў харчавання склаў 5 234,9 млн. долараў ЗША (105,3 працэнта да ўзроўню 2017 г.);

аб'ём вытворчасці прадукцыі раслінаводства гаспадаркамі ўсіх катэгорый склаў 90,2 працэнта да 2017 г.

Па выніках года **выканана 275 з 331 мэтавых і 43 з 53 зводных мэтавых паказчыкаў**, пры гэтым дасягнуць запланаваных значэнняў усіх паказчыкаў атрымалася толькі ў межах дзяржаўных праграм «Беларускі лес» і «Беларусь гасцінная».



На рэалізацыю дзяржаўных праграм у 2018 г. **накіравана больш за 69,4 млрд. рублёў**, у тым ліку з **бюджэту – 19,6 млрд. рублёў²**.

У структуры выдаткаў бюджэту **найбольшую ўдзельную вагу маюць выдаткі на фінансаванне мерапрыемстваў дзяржаўных праграм «Адукацыя і моладзевая палітыка», «Здароўе народа і дэмаграфічная бяспека», «Камфортнае жыллё і спрыяльнае асяроддзе».**

Ахоп выдаткаў кансалідаванага бюджэту дзяржаўнымі праграмамі ў 2018 годзе склаў 59,2 працэнта.

Справаздачы адказных заказчыкаў аб рэалізацыі дзяржаўных праграм (падпраграм) у 2018 г. разгледжаны на пасяджэннях **пастаяннай міжведамаснай камісіі па дзяржаўных праграмах**. Кожная справаздача ўключала ацэнку **эфектыўнасці рэалізацыі праграмы (падпраграм).**

Ацэньваючы **эфектыўнасць** хода выканання і вынікаў рэалізацыі кожнай дзяржаўнай праграмы, камісія ўлічвала дадатковыя крытэрыі (ступень выканання мерапрыемстваў, дасягненне параметраў на рэгіянальным узроўні, рэалізацыя асобных падпраграм у цэлым).

У выніку з 20 праграм прызнана **высокаэфектыўнымі шэсць, эфектыўнымі чатыры праграмы, сярэднеэфектыўнымі дзесяць.**

² Паводле інфармацыі, прадстаўленай у справаздачах адказных заказчыкаў дзяржаўных праграм.

Ацэнка эфектыўнасці рэалізацыі дзяржаўных праграм у 2018 годзе

Высокаэфектыўныя	Эфектыўныя	Сярэднеэфектыўныя
<p>«Адукацыя і моладзевая палітыка»</p> <p>Дзяржаўная праграма развіцця фізкультуры і спорту</p> <p>«Ахова навакольнага асяроддзя і ўстойлівае развіццё прыродных рэсурсаў»</p> <p>Дзяржаўная праграма па пераадоленні наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС</p> <p>«Беларусь гасцінная»</p> <p>«Навукаёмістыя тэхналогіі і тэхніка»</p>	<p>Дзяржаўная праграма аб сацыяльнай абароне і садзейнічанні занятасці насельніцтва</p> <p>«Культура Беларусі»</p> <p>Дзяржаўная праграма па развіцці і ўтрыманні аўтамабільных дарог</p> <p>«Беларускі лес»</p>	<p>«Здароўе народа і дэмаграфічная бяспека Рэспублікі Беларусь»</p> <p>«Камфортнае жыллё і спрыяльнае асяроддзе»</p> <p>Дзяржаўная праграма развіцця фармацэўтычнай прамысловасці</p> <p>Дзяржаўная праграма лічбавай эканомікі і інфармацыйнага грамадства</p> <p>«Будаўніцтва жылля»</p> <p>Дзяржаўная праграма развіцця транспартнага комплексу</p> <p>Дзяржаўная праграма развіцця аграрнага бізнесу</p> <p>«Дзяржаўная праграма развіцця машынабудаўнічага комплексу»</p> <p>«Малое і сярэдняе прадпрыемальніцтва ў Рэспубліцы Беларусь»</p> <p>«Энергазберажэнне»</p>